

17 КАСТРЫЧНІКА — РЭСПУБЛІКАНСКІ РЭФЕРЭНДУМ І ВЫБАРЫ ДЭПУТАТАЎ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКІ



УНІВЕРСІТЭТ

Газета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

12 кастрычніка 2004 года, аўторак, № 17 (1902)

ВЕДАЙ НАШЫХ!

Таленавітыя студэнты БДУ падтрымліваюцца Прэзідэнтам

29 верасня ў зале пасяджэнняў Вучонага савета БДУ адбылося ўшанаванне студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, якія сталі лаўрэатамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў. Удзельнікамі гэтага мерапрыемства сталі прызёры міжнародных і рэспубліканскіх студэнцкіх алімпіядаў і лаўрэаты Рэспубліканскага конкурсу па гуманітарных, сацыяльна-эканамічных, прыродазнаўчых і тэхнічных навук.

З прывітальнымі словамі да прысутных звярнуліся старшыня фонду Міхаіл Аўласевіч і прарэктар па навуковай рабоце БДУ Сяргей Рахманю.

Міхаіл Аўласевіч зазначыў, што Прэзідэнт нашай краіны шмат увагі надае падтрымцы маладых талентаў, якія складаюць інтэлектуальны патэнцыял Беларускай нацыі. Міхаіл Аляксандравіч раскажаў удзельнікам мерапрыемства пра спецыяльны фонд Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, які ён узначальвае. Фонд быў створаны ў 1996 годзе і з таго часу падтрымаў матэрыяльна каля 10 тысяч навучэнцаў, студэнтаў, педагогаў і навуковых супрацоўнікаў, якія займаюцца з адоранай моладдзю. Прэзідэнцкія стыпендыі па сённяшні дзень атрымліваюць каля 100 студэнтаў дзяржаўных ВНУ нашай краіны. Гэта дадатковыя 100 тысяч рублёў да звычайнай павышанай стыпендыі выдатніка.

Стала правілам, што прэміі выдзяляюцца і пераможцам разнастайных міжнародных і рэспубліканскіх алімпіядаў і конкурсаў. Трэба сказаць, што пераможцамі міжнародных алімпіядаў у Беларусі кожны год становяцца да 30 чалавек, пераможцамі рэспубліканскіх алімпіядаў — штогод каля 200—300 навучэнцаў і студэнтаў. Тыя, хто заняў лепшыя месцы, абавязкова карыстаюцца ўвагай фонду. Акрамя таго, кожны год фонд фінансавана падтрымлівае каля 100—120 выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў, якія адкрываюць таленты. Пры гэтым ўлічваецца, колькі здольных маладых людзей яны падрыхтавалі да алімпіядаў і конкурсаў, якія мэтоды для заняткаў з імі распрацавалі.



Падчас уручэння ўзнагарод

Міхаіл Аўласевіч паведаміў, што фонд сочыць і за дзейнасцю творчых аб'яднанняў навучэнцаў і студэнтаў. За апошнія 8 гадоў гэтая арганізацыя выдзеліла матэрыяльную падтрымку некалькім такім аб'яднанням, якія атрымалі грамадскае прызнанне.

Прэзідэнт Беларусі скіроўвае работу фонду і на выяўленне адораных маладых людзей у сельскай мясцовасці. Прыкладам асяродка талентаў стала Лужанская гімназія-інтэрнат, дзе вучацца дзеці-сіроты і дзеці са шматдзетных сем'яў. Гэта гімназія штогод рытуе пераможцаў міжнародных і рэспубліканскіх спаборніцтваў.

Амаль усе пераможцы алімпіядаў сярод навучэнцаў паступаюць вучыцца ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, і прытым без экзаменаў. Таму натуральна, што прафесарска-выкладчыцкі састаў БДУ нясе вялікую адказнасць за далейшае развіццё здольнасцей гэтых студэнтаў, дадаў Міхаіл Аўласевіч.

Пад канец цырымоніі першы прарэктар БДУ Сяргей Кімавіч Рахманю падзякаваў старшыні спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў за падтрымку і стымуляванне таленавітай моладзі нашага ўніверсітэта.

Ганна ЛАГУН
Фотаздымак
Генадзя КРАСКОўСКАГА

АКТУАЛЬНА

Урал Латыпаў сустрэўся са студэнтамі і супрацоўнікамі БДУ

29 верасня ў актавай зале ліцэя БДУ адбылася сустрэча кіраўніка Адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, прафесара, доктара юрыдычных навук Урала Латыпава са студэнтамі і супрацоўнікамі нашага ўніверсітэта.

У.Р. Латыпаў раскажаў пра сітуацыю, якая склалася ў краіне напярэдадні важных падзей у жыцці Беларусі — рэфэрэндуму і выбараў у парламент.

Параўноўваючы сітуацыю з выбарамі ў парламент 2000 года і сёлета, У.Р. Латыпаў звярнуў увагу на тое, што на гэты раз сярод кандыдатаў у дэпутаты на 110 месцаў — каля 150

чалавек, якія прадстаўляюць апазіцыю, і ніякіх перашкод перад імі няма.

Згадваючы пра рэфэрэндум, У.Р. Латыпаў падкрэсліў, што гаворка ідзе не пра выбары прэзідэнта, а толькі пра дазвол дзеючаму кіраўніку дзяржавы ўдзельнічаць у такіх выбарах у 2006 годзе.

Кіраўнік Адміністрацыі прэзідэнта растлумачыў, чаму асабіста ён будзе галасаваць "за": у 2006 годзе сярод кандыдатаў у прэзідэнты будзе чалавек, які ўжо даказаў сваё ўменне кіраваць дзяржавай. І ў гісторыі ён застаўся як сапраўдны будаўнік Беларускай незалежнай дзяржавы, усіх яе

Нагрудны знак "Лаўрэата спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў" і пасведчанні атрымалі пераможцы Міжнароднай студэнцкай алімпіяды па матэматыцы (2003 год, Румынія): Дзмітрый Бадзюгін (выпускнік 2004 года, факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі (ФПМІ), Максім Жыковіч (IV курс, ФПМІ), Яўген Зорын (выпускнік 2004 года, ФПМІ), Трафім Ласы (выпускнік 2004 года, механіка-матэматычны факультэт), Іван Лосеў (выпускнік 2004 года, ФПМІ), Сяргей Маркоўскі (студэнт IV курса, ФПМІ), Мікіта Селінгер (студэнт IV курса, ФПМІ), Аляксандр Усніч (студэнт V курса, ФПМІ), Давід Змяйкоў (студэнт V курса, ФПМІ), Дзмітрый Дудко (студэнт III курса, ФПМІ).

Пасведчанне лаўрэата фонду за высокія паказчыкі ў вучэбна-пазнавальнай і творчай дзейнасці ўручана Івану Мяцельскаму, студэнту 4 курса, ФПМІ.

Пасведчанні і грашовыя прэміі атрымалі пераможцы Рэспубліканскай алімпіяды па інфарматыцы: Яўген Ганчар (IV курс, ФПМІ), Аляксей Данчанка (V курс, ФПМІ), Іван Заўгароднеў (V курс, ФПМІ), Ігар Зубчонак (V курс, ФПМІ), Аляксей Кірковіч (V курс, ФПМІ).

Такія ж пасведчанні і прэміі атрымалі і пераможцы Рэспубліканскай алімпіяды па матэматыцы: Арцём Кохан (V курс, ФПМІ), Яўген Зорын (выпускнік 2004 г., ФПМІ), Сяргей Кацуба (IV курс, ФПМІ), Уладзімір Колбун (III курс ФПМІ), Алена Пірутка (III курс, ФПМІ).

Акрамя ўсяго пасведчанні і грашовыя прэміі атрымалі Аляксандр Іёкша (II курс, геафак), Кірыл Волкаў (II курс, геафак), Настасся Клімовіч (II курс, філфак).

Пасведчанні і грашовыя прэміі былі ўручаны лаўрэатам Рэспубліканскага конкурсу па гуманітарных, сацыяльна-эканамічных, прыродазнаўчых і тэхнічных навук 2003 года: Дзмітрыю Бузуну (V курс, гістфак), Сяргею Бухтараву (аспірант БДУ), Наталлі Казлоўскай (выпускніца 2004 г., біяфак), Дзмітрыю Васілевічу (выпускнік 2003 г., юрфак), Івану Савунову (аспірант БДУ), Дзмітрыю Шырокаму (выпускнік 2004 г., фізфак), Юрыю Свешнікаву (аспірант БДУ), Алене Стальмашонак (аспірантка БДУ).

Цёплыя словы, віншаванні прагучалі на мерапрыемстве і ў адрас трэнераў, якія падрыхтавалі пераможцаў, — Уладзіміра Іванавіча Котава, Людмілы Уладзіміраўны Пейзнэр, Юрыя Барысавіча Сыроўда; навуковых кіраўнікоў, лаўрэатаў Рэспубліканскага конкурсу па гуманітарных, сацыяльна-эканамічных, прыродазнаўчых і тэхнічных навук 2003 года Алены Мікалаевы Балыкінай, Уладзіміра Аляксеевіча Ямелічава, Таццяны Іванавы Дзітчанка, Сяргея Міхайлавіча Сіўца, Уладзіміра Аркадзевіча Астапенкі, Ігара Андрэевіча Ганчарэнкі, Уладзіміра Васільевіча Вуглова. Усе яны атрымалі грашовыя прэміі.

ючых — пытанні пра будучы рэфэрэндум, пра нізкія стыпендыі, зарплаты, рэформы ў сістэме адукацыі, нават пра перспектывы развіцця турызму ў Беларусі. Паводле словаў Урала Латыпава, нягледзячы на тое, што на адукацыю ідзе 25 % бюджэту краіны, гэтага сапраўды недастаткова. Тым прыемней, што з 1 лістапада плануецца павысіць стыпендыі і зарплаты.

Паводле словаў У.Р. Латыпава, студэнцтва — гэта самая адукацыйная частка грамадства, яго нерв. І такія сустрэчы ён мае намер правесці са студэнтамі ўсіх ВНУ сталіцы.

Таццяна КУХАРЧУК

ДАЛУЧАЙЦЕСЯ!

Лёс краіны вырашае студэнт

Напярэдадні рэферэндуму і выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь мы звярнуліся да студэнтаў з пытаннямі "Ці адчуваеце вы падтрымку з боку дзяржавы? З якімі думкамі вы пойдзеце на рэферэндум і выбары?"



Віталь Дамарад (ВФСН, V курс):

— Я абавязкова пайду галасаваць. Чаму хтосьці за мяне павінен рабіць выбар? Упэўнены, што моладзь павінна актыўна ўдзельнічаць у такіх важных палітычных падзеях — ад гэтага залежыць наша будучыня. На маю думку, дзяржава сапраўды надае шмат увагі студэнтам. Я гэта бачу па тым, як палепшылася сітуацыя ў БДУ, —

напрыклад, у плане тэхнічнага аснашчэння, выкарыстання ў навучальным працэсе інфармацыйных тэхналогій. Цяпер у нас ёсць магчымасць свабоднага доступу ў Інтэрнэт. Універсітэт вельмі змяніўся за апошнія гады. Дый стыпендыі ў нашых студэнтаў добрыя. Сярэдняя складае больш за 50.000 руб. Прэзідэнт абяцаў з 1 лістапада павялічыць яе на 50 %. Гэта намнога болей, чым у той самай Расіі, дзе стыпендыя — каля 13 долараў.

Па праўдзе, я яшчэ не знаёмы з праграмамі кандыдатаў у

дэпутаты па сваім участку, але калі пабачу сярод іх выпускнікі БДУ — выберу яго, таму што для мяне гэта будзе гарантыя прафесіяналізму, канструктыўнага стаўлення да працы, высокага ўзроўню адукацыі. На пытанне рэферэндуму адкажу "за", бо лічу, што 17 кастрычніка мы не выбіраем новага прэзідэнта ці пакідаем дзейнага, а падтрымліваем стабільнасць у нашым грамадстве, ствараем умовы, каб выбары 2006 г. прайшлі ў спакойнай абстаноўцы.



Святлана Мілановіч (ФПМІ, II курс):

— Наша краіна кожнаму дае магчымасць атрымаць адукацыю, і ўжо ад самога чалавека залежыць — якую. Студэнты маюць магчымасць вучыцца бясплатна. Вядома, я б хацела, каб наша краіна развівалася толькі ў лепшы бок. Каб да ўлады прыходзілі толькі актыўныя, працавітныя дэпутаты, якія будуць працаваць у інтарэсах моладзі. Мне здаецца, што яны павінны быць больш маладымі, каб лепей разумець праблемы і патрэбы моладзі.

Дзмітрый Чурносаў (ДзІКСТ, II курс):

— Я адчуваю падтрымку дзяржавы, бо магу працаваць. Зараз я супрацоўнік упраўлення выхаваўчай работы з моладдзю, сакратар камітэта БРСМ ДзІКСТ. Да таго ж, я маю магчымасць удзельнічаць у культурным жыцці краіны, прымаць удзел у розных рэспубліканскіх мерапрыемствах. Хачу бачыць Беларусь моцнай, каб яна квітнела і развівалася.



Тамара Суварова (гістфак, V курс):

— Менавіта дзяржава дае мне адукацыю. І ўвогуле, кожны мае магчымасць вучыцца на бюджэтнай форме навучання і атрымліваць стыпендыю. Я лічу, што наша краіна павінна быць такой, каб кожны мог рэалізаваць сябе, знайсці сябе ў чымсьці, і каб на гэтым шляху было як мага менш перашкод.

Аляксей Макушкін (ФПМІ, II курс):

— Падтрымка студэнтаў дзяржавы выяўляецца ў тых ільготах, якія даюцца моладзі. Акрамя таго, зараз усе спартыўныя секцыі платныя, а ў БДУ ёсць магчымасць займацца спортам бясплатна. Я лічу, што ў бліжэйшы час сітуацыя ў краіне карэнным чынам не зменіцца. Мне хочацца бачыць Беларусь незалежнай, цывілізаванай і моцнай.



Марыя Мяцельская (ФПМІ, II курс):

— У нас у краіне ёсць бясплатныя паліклінікі, дзе можна атрымаць кваліфікаваную дапамогу. Гэта гарантуецца дзяржавай. Але мне ўсё ж такі здаецца, што ўлада павінна больш увагі надаваць медыцыне і адукацыі. Я лічу, што ў ВУЗ краіны павінна паступаць больш матэрыяльных сродкаў.

Апытанне праводзіла **Юлія ПАПОВА**
Фотаздымкі аўтара

ДАЛУЧАЙЦЕСЯ!

"Беларускі ўніверсітэт" звярнуўся да супрацоўнікаў БДУ, каб пачуць іх меркаванні пра будучы рэферэндум.

Анатоль Аляксандравіч Галаўко, прафесар кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта БДУ, доктар юрыдычных навук, Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь:

— Рэферэндум — гэта буйная палітычная падзея. Гэта прамая форма дэмакратыі, калі кожны чалавек мае права на волевыяўленне па важных палітычных пытаннях.

Іван Іванавіч Пляхімовіч, дацэнт кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта БДУ:

— Адпаведна Канстытуцыі крыніцай улады ў краіне з'яўляецца народ. Асноўнай непасрэднай формай выказвання меркавання народа з'яўляецца рэферэндум. Правядзенне рэферэндуму ў дзяржаве — сведчанне непасрэднай дэмакратыі. На рэферэндум будзе прапанавана пытанне аб унясенні зменаў у Канстытуцыю, паколькі згодна з дзеючай Канстытуцыяй адна і тая ж асоба не можа займаць пасаду прэзідэнта больш за два тэрміны. Каб цяперашні Прэзідэнт меў магчымасць выбірацца

Навукоўцы робяць выбар

У Швейцарыі — радзіме рэферэндумаў яны адбываюцца часта. Арганізацыя рэферэндумаў гаворыць пра дэмакратычнае накіраванасць грамадства і пра павагу да людзей. Аднак у нашай краіне рэферэндумы праводзяцца рэдка. І мы павінны да такой з'явы яшчэ прывыкнуць. Таму зразумела, калі падчас рэферэндуму ў нашай краіне можа назірацца сутыкненне поглядаў.

Што датычыцца мяне, то я толькі за рэферэндум — за любові, на якім можна выказаць сваю жыццёвую пазіцыю. Думаю, на рэферэндуме 17 кастрычніка многія выкажуцца ў падтрымку Прэзідэнта. Чаму не, калі ёсць чалавек, які бярэцца за справу і яна ў яго добра атрымліваецца. Вядома, нябла-га было б, каб у яго быў канкурэнт. Але такога няма. А значыць, няма і замены.

яшчэ на адзін тэрмін, неабходна ўнесці папраўкі ў Канстытуцыю.

Як юрыст я добра разумею, што ўдзел у рэферэндуме — гэта права, а не абавязак. Але як грамадзянін я зацікаўлены ў добрым стане дзяржаўных спраў і ўдзел у рэферэндуме разглядаю як грамадзянскі абавязак. Таму ў рэферэндуме ўдзельнічаць буду і спадзяюся, што мой голас дапаможа прыняць такое рашэнне, якое паслужыць на карысць беларускага народа. Няхай мой голас будзе мець і нязначную ролю ў агульнай масе меркаванняў грамадзян, але я буду ведаць, што зрабіў усё, што залежыць ад мяне.

Фадзей Фадзеевіч Кама-роў, загадчык кафедры фізічнай электронікі факультэта радыёфізікі і электронікі, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі:

— За апошнія 2—3 гады ўдалося аб'яднаць намаганні БДУ, БДУІР, Інстытута электронікі, Інстытута фізікі цвёрдага цела і паўправаднікоў НАН Беларусі, УП "Белмікрасістэмы", НВА "Інтаргал" і інш. і стварыць падпраграму "Новыя навука-ёмкія тэхналогіі" навукова-тэхнічнай праграмы "Бел-

электроніка", адной з найбуйнейшых у краіне. Дзякуючы гэтаму нялёгка шлях ад навуковай распрацоўкі да ўкаранення ў практыку стаў значна карцейшым. Мы маем магчымасць выпрабавання нашых распрацоўкі непасрэдна на прадпрыемстве. Гэта вельмі актуальна для краіны. Прыемна адзначыць, што за апошнія гады пашырылася міжнародная кааперацыя навукоўцаў. Мы супрацоўнічаем з Германіяй, Польшчай, Даніяй, Францыяй. Такія сумесныя намаганні дапамагаюць вырашаць многія праблемы ў навуцы нашай краіны. За апошнія гады

дзякуючы падтрымцы Прэзідэнта нашай краіны маладых талентаў назіраецца прыток вельмі здольных маладых людзей у навуку. Гэта вельмі важна для перспектывы.

Увогуле, гэта нармальнае з'ява, калі ў краіне праводзяцца рэферэндумы, выбары. Я мяркую, што ў нашай сітуацыі, калі толькі пачынае фарміравацца дзяржаўна-навуковая незалежная краіна шукае свой шлях развіцця, трэба трымацца нашага цяперашняга лідэра.

Апытанне праводзіла
Ганна ЛАГУН

АБ'ЯВЫ

Вучэбная дыскусія: ад засваення да канструявання ведаў

Цэнтр праблем развіцця адукацыі БДУ запрашае выкладчыкаў універсітэта прыняць удзел у метадычным семінары "Вучэбная дыскусія: ад засваення да канструявання ведаў" (3—5 лістапада 2004 г.).

Спосаб працы на семінары прадугледжвае: выкарыстанне розных метадаў арганізацыі дыскусіі (акадэмічная дыскусія, каскадная дыскусія, прыняцце рашэння, "акварыум" і інш.); аналіз відэазапісаў; працу з навукова-метадычнымі тэкстамі і г.д.

На працягу семінара ўдзельнікі змогуць прадставіць і абмеркаваць свой вопыт выкарыстання дыскусіі на занятках, атрымаць разнастайныя метадычныя матэрыялы, якія можна выкарыстоўваць у выкладчыцкай дзейнасці.

Для ўдзелу ў семінары неабходна запоўніць анкету (гл. на сайце gazeta.bsu.by) і адправіць яе да 15 кастрычніка 2004 г. на адрас: БДУ, Цэнтр праблем развіцця адукацыі, прасп. Ф. Скарыны, 4, 220050, г. Мінск, ці на электронны адрас edc@bsu.by.

Па пытаннях удзелу ў семінары звяртайцеся па ўказаных адрасах ці па тэл. 209-59-65 да Дзмітрыя Губарэвіча, Алены Карпіевіч, Таццяны Красновай.

СУПРАЦОЎНІЦТВА

Студэнцкія лідэры абмяркоўваюць стратэгію развіцця БДУ

З 1 па 3 кастрычніка ў спартыўна-аздраўленчым комплексе "Брыгання" адбыўся семінар студэнцкага актыву "Перспектывы развіцця БДУ". У гэтым мерапрыемстве ўзялі ўдзел каля 200 маладзёжных лідэраў з БРСМ, Студэнцкага саюза, прафсаюза, Савета па якасці адукацыі, Савета старастаў, а таксама прадстаўнікі студэнцкага самакіравання.

Работу семінара 2 кастрычніка адкрыў рэктар нашага ўніверсітэта, прафесар В.І. Стражаў. Яго выступ датычыўся Стратэгіі развіцця БДУ на 2004—2011 гг. Васіль Іванавіч падкрэсліў, што стратэгія развіцця ўніверсітэта разглядалася на сустрэчы рэктара БДУ з Прэзідэнтам Беларусі А.Р. Лукашэнкам. Кіраўнік дзяржавы адзначыў важнасць запланаваных мерапрыемстваў па рэфармаванні БДУ і абяцаў сваю падтрымку ў вырашэнні гэтага пытання.

Вядома, любыя меркаванні мерапрыемствы па ўмацаванні айчынай вышэйшай школы магчымыя толькі ва ўмовах стабільнасці, калі чалавек бачыць рэальныя перадумовы спрыяльнага развіцця. У сувязі з гэтым вызначальнай для будучага нашага ўніверсітэта з'яўляецца найважнейшая падзея гэтай восні — рэспубліканскі рэферэндум. Свабодны выбар грамадзян Рэспублікі Беларусь павінен быць на-

кіраваны на перспектыву, вызначальнымі ў выбары могуць быць толькі рэальныя справы, дасягненні. Падтрымка вынесенага на рэферэндум пытання азначае стабільнае развіццё беларускага грамадства. І так супала, што Стратэгія развіцця БДУ менавіта на гэты перыяд запланавана рэалізацыя асноватворных мерапрыемстваў праграмы. Гэта само па сабе ўжо вымагае прыняцце рашэнне на карысць роднага ўніверсітэта.

Стратэгія прадугледжваецца, што асноўны напрамак, у якім будзе працаваць універсітэт у бліжэйшы час — стварэнне ўмоў для павелічэння аб'ёму плённай самастойнай працы студэнтаў. Паводле слоў рэктара, студэнт павінен вучыцца сам. Гэты метадаў значна павысіць узровень адукацыі, і, разам з шэрагам іншых новаўвядзенняў, дазволіць БДУ стаць на адну прыступку з вядучымі еўрапейскімі ўніверсітэтамі.

На семінар студэнцкія лідэры прыехалі з загадзя падрыхтаванымі прапановамі і ў адпаведнасці з інтарэсамі падзяліліся па групах, дзе працавалі па наступных праграмах: "Абітурыент БДУ (2004—2010 гг.)", "Удасканаленне арганізацыі забеспячэння і кантролю якасці самастойнай працы студэнтаў (2004—2009 гг.)", "Развіццё формаў і метадаў уключ-

чэння студэнцтва ў арганізацыю навучальна-выхаваўчага працэсу (2004—2008 гг.)", "Развіццё сацыяльнай падтрымкі прафесарска-выкладчыцкага саставу, супрацоўнікаў і студэнтаў (2004—2011 гг.)" і "Здароўе (2004—2011 гг.)". Па выніках працы секцый былі падрыхтаваны канкрэтныя прапановы, якія былі агучаны перад удзельнікамі і накіраваны кіраўніцтва ўніверсітэта. Маладзёжныя лідэры паказалі не толькі добрую інфармаванасць у сучасным стане вышэйшай адукацыі, яе ролі ў жыцці краіны, але і ўменне бачыць далёка наперад, на перспектыву.

У сваіх выступах удзельнікі семінара таксама акцэнтавалі ўвагу на тым, што ўніверсітэт як вядучая ВУЗ краіны, найстарэйшы класічны ўніверсітэт адігрывае значную ролю ў вырашэнні найважнейшых сацыяльна-эканамічных праблем, якія стаяць перад беларускім грамадствам. І гэтая акалічнасць вызначае асаблівую ўвагу кіраўніцтва краіны да БДУ. Менавіта А.Р. Лукашэнка ў сярэдзіне 90-х зрабіў рэальныя крокі па зацвярджэнні БДУ як нацыянальнага ўніверсітэта, умацаванні матэрыяльных рэсурсаў ВУЗ. БДУ ператварыўся ў прызнаны ва ўсім свеце буйны навукова-навукова-вытворчы комплекс. Аднак рэаліі XXI ст., інфармацыйная эра патрабуюць пастаянна-

га руху наперад паскоранымі тэмпамі. Гэтая ж задача стаіць і перад БДУ, на гэтую нацэлена і Стратэгія развіцця БДУ на 2004—2011 гг. Безумоўна, падмурак для стварэння перадавой, канкурэнтназдольнай у краіне і за мяжой ВУЗ, культурнага, навуковага і інавацыйнага цэнтра ўжо пабудаваны, аднак трывалыя сцены яшчэ належыць пабудавать. І вялікую ролю ў гэтым адігрывае кіраўніцтва краіны, яго палітычная воля.

Увечары работа семінара працягвалася непасрэдна ў карпусах. Студэнцкія лідэры разам з В.І. Стражавым абмяркоўвалі падзеі ў грамадскім і палітычным жыцці краіны.

З кастрычніка перад студэнцкім актывам выступіў прафесар С.М. Чаранкевіч са светапоглядна-адукацыйнай лекцыяй "Я, навука, свет". Студэнты вельмі зацікавіліся тэмай, і пасля заканчэння лекцыі прафесар яшчэ амаль гадзіну адказваў на пытанні.

Паездкі ў гэты комплекс сталі ў БДУ традыцыяй, якую актыўна падтрымліваюць і студэнты, і выкладчыкі, і рэктарат. Кастрычніцкі семінар — ужо чацвёртае вялізнае мерапрыемства БДУ і далёка не апошняе. Наступная паездка ў "Брыгання" адбудзецца ў снежні.

Юлія ПЯТРОВА

ПОСТФАКТУМ

Студэнты ў парламенце

Прадстаўнікі маладзёжных грамадскіх аб'яднанняў і органаў студэнцкага самакіравання БДУ наведлі Нацыянальны сход Беларусі. Экскурсію праводзілі намеснік загадчыка аддзела па рабоце са СМІ сакратарыя Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Кацярына Аляксандраўна Найдзін і загадчык аддзела па забеспячэнні дзейнасці Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным працам Валерый Валер'янавіч Гаме-за.

Студэнты наведлі Аваляную залу, дзе адбываюцца пасяджэнні, некаторыя кабінеты дэпутатаў. У памяшканні прэс-цэнтра азнаёміліся з працай Палаты прадстаўнікоў. Вынікі работ дзеючых дэпутатаў даволі значныя. Асноўная іх задача — гэта законатворчая дзейнасць, а якасць закону

шмат у чым залежыць ад кампетэнтнасці, узроўню адукаванасці дый жыццёвага вопыту выбраннікаў народа. Парламент вырашае і шэраг іншых важных для Айчыны пытанняў. Гэта асабліва актуальна для нас перад выбарамі, якія адбудуцца 17 кастрычніка. Ад таго, ці будзе пазіцыя нашага выбранніка канструктыўнай, а праца — плённай, залежыць наш дабрабыт.

Як адзначыла Кацярына Аляксандраўна, такія сустрэчы

адбываюцца часта, прычым прадстаўнікі іх не толькі прадстаўнікі прэс-службы, але і самі дэпутаты. Для ўдзелу ў сустрэчах запрашаюць студэнтаў і школьнікаў, прадстаўнікоў мясцовых органаў кіравання і самакіравання. Добра тое, што можна не толькі даць наказ кандыдату ў дэпутаты, але і прыйсці потым на экскурсію і сваімі вачыма ўбачыць яго работу.

Юлія ПАПОВА
Фотаздымак аўтара



СУПРАЦОЎНІЦТВА

Інавацыі ў навуцы

Міжнародная канферэнцыя "Вузаўская навука, прамысловасць і міжнароднае супрацоўніцтва" адбудзецца ў нашым універсітэце 17—18 кастрычніка. Удзел у ёй возьмуць спецыялісты ў інавацыйнай дзейнасці з Беларусі, Германіі, Літвы, Нідэрландаў, Польшчы, Расіі, Украіны. Галоўнай мэтай форуму вызначана наладжванне кантактаў паміж прадстаўнікамі вузаўскай навукі і бізнес-коламі розных краін. Арганізатарамі мерапрыемства выступілі міністэрствы адукацыі і прамысловасці, Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхналогіях, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, БДУ, Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Польшчы, Рабочая садружнасць прамысловых даследчых аб'яднанняў

Германіі "Ота фон Герыке".

Падчас канферэнцыі будуць абмяркоўвацца стан і перспектывы развіцця прыкладных даследаванняў у ВНУ. Будучы таксама разглядацца праблемы інавацыйнай дзейнасці, абароны інтэлектуальнай уласнасці, падрыхтоўкі спецыялістаў-прадпрыемнікаў інавацыйнага профілю. У рамках мерапрыемства адбудзецца прэзентацыя малекулярна-біялагічных і фізіка-хімічных метадаў ідэнтыфікацыі прадуктаў харчавання, медыцынскіх прэпаратаў і наркатычных рэчываў, пройдзе дэманстрацыя матэрыялаў і структур сучаснай электронікі.

Як паведаміў "Беларускаму універсітэту" намеснік па навуковай рабоце першага прарэктара, начальнік галоўнага

ўпраўлення навукі, доктар фізіка-матэматычных навук Сяргей Афанасьевіч Максіменка, у рэчышчы палітыкі, якую вядзе НАН Беларусі, істотна ўзрасла доля фінансавання з сродкаў рэспубліканскага бюджэту заданняў дзяржаўных праграм фундаментальных, арыентаваных фундаментальных і прыкладных даследаванняў. У нашым універсітэце гэтая доля павялічылася з 43 % у 2001 г. да 58 % у 2003 г., а на сённяшні дзень складае 80 %. На думку С.А. Максіменкі, цяперашняя сістэма фінансавання навуковых даследаванняў у БДУ патрабуе карэкціроўкі: неабходна павялічыць долю сродкаў, якія накіроўваюцца на падтрымку ўласцівых ВНУ формаў арганізацыі і фінансавання навукі — конкурсу асобных праектаў і студэнцкіх грантаў.

Таццяна КУХАРЧУК

ПАДЗЕІ

Свята маці ў БДУ

Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню маці, адбудуцца ў нашым універсітэце 11—14 кастрычніка. На працягу ўсіх гэтых дзён пройдзе дабрачынная акцыя для жанчын — ветэранак універсітэта "Мы памятаем Вас". 12 кастрычніка адбудзецца сустрэча маладых сем'яў з псіхолагамі пры ўдзеле міжнароднага аб'яднання "Надзея-Экспрэс" пад назвай "Студэнцкая сям'я — XXI стагоддзе" (інтэрнат № 2, пачатак у 18.00). Добрачынная акцыя "Шматдзетныя маці" ў падтрымку шматдзетных сем'яў з удзелам ўпраўлення па справах культуры пройдзе 13 кастрычніка: народны студэнцкі тэатр "На балконе" пакажа спектакль "Ілюзіён" (5-ы паверх галоўнага корпуса, пачатак у 17.00). Сам Дзень маці, 14 кастрычніка, будзе адзначаны святочным канцэрт у актавай зале ліцэя БДУ (пачатак у 18.00). 14 кастрычніка ва універсітэце будуць ушаноўваць маці студэнтаў — імяных стипендыятаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта. З імі сустрэнецца рэктар нашага універсітэта В.І. Стражаў, будзе наладжана экскурсія па БДУ.

Юлія ПЯТРОВА

АБ'ЯВЫ

ІНСТЫТУТ
ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ
БЕЛАРУСКАГА
ДЗЯРЖАўНАГА
УНІВЕРСІТЭТА

аб'яўляе конкурс
на заняшчэнне пасад:

лабараторыя рэлятывісцкай
ядзернай фізікі

старшы навуковы супра-
цоўнік (1).

Тэрмін конкурсу — адзін
месяц з дня апублікавання аб-
явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, вул.
Бабурыцкая, 11, аддзел кадраў,
пакой 315, тэл. 226-42-31.

3 ПЕРШЫХ КРЫНІЦ

Ва ўсе часы моладзь была самай ініцыятыўнай часткай грамадства, якая мае актыўную жыццёвую пазіцыю, ажыццяўляе свае планы, задумы і ідэі разам, дапамагаючы пры гэтым усім навакол. Менавіта для такой моладзі і створана арганізацыя БРСМ, якая мае свае камітэты ў кожнай ВНУ краіны.

У арганізацыі БРСМ нашага універсітэта 1938 членаў, сярод якіх 863 сёлетніх першакурснікаў. Старшыня камітэта БРСМ Міхаіл Сіманюкоў распавёў пра работу арганізацыі. Мэта БРСМ — стварыць умовы для ўсеабаковага развіцця моладзі, раскрыць яе творчы патэнцыял. Асноўныя задачы БРСМ БДУ — удзел у фарміраванні і рэалізацыі дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі, падтрымка ініцыятыў моладзі і ўдзел у распрацоўцы і ажыццяўленні адукацыйных, сацыяльных і іншых праграм. Камітэт БРСМ БДУ праводзіць адукацыйныя семінары рознай тэматыкі, арганізуе турыстычна-экскурсійныя паездкі па гістарычных мясцінах Беларусі, ладзіць разнастайныя конкурсы для таленавітых студэнтаў.

Акрамя таго, камітэт рэалізуе комплексную праграму падрыхтоўкі студэнцкай моладзі да самастойнага выхаду на рынак працы. У БРСМ БДУ створаны Студэнцкі цэнтр занятасці, які дае студэнтам магчымасць працаваць у вольны ад навучання час. Два разы на год БРСМ БДУ ладзіць "Кірмаш вакансій" для студэнтаў усіх курсаў: там яны могуць атрымаць поўную базу вакансій прадпрыемстваў і арганізацый горада ў электронным выглядзе, а таксама кансультацыю юрыстаў і псіхолагаў.

З пачаткам вясны пачынаецца арганізацыя летняга працоў-

БРСМ яднае ініцыятыўных

нага семестра. Набіраюцца групы ў летнія педагогічныя, сельскагаспадарчыя і будаўнічыя атрады ў Крым, па Беларусі і, у прыватнасці, па Мінску.

Яшчэ адзін напрамак дзейнасці арганізацыі — падтрымка і ўмацаванне універсітэцкіх традыцый: Дзень ведаў, Дзень студэнта, Дзень нараджэння БДУ, Калядныя і навагоднія святы рыхтуюцца пры непасрэдным удзеле студэнцкага актыву БРСМ БДУ. Члены маладзёжнай арганізацыі ўдзельнічаюць таксама ва універсітэцкіх, гарадскіх, рэспубліканскіх мерапрыемствах, прысвечаных знамянальным датам. Традыцыйнай стала дабрачынная акцыя ў падтрымку мінскіх дзіцячых дамоў "Мы разам", а таксама шэфства над ветэранскай арганізацыяй універсітэта. З гэтага года пачала выпускацца газета БРСМ БДУ "Брызгі", галоўны рэдактар якой студэнтка ІІ курса факультэта журналістыкі Ірына Бажко.

Вялікая ўвага надаецца навучанню маладзёжнага актыву. Штогод на базе Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы БДУ ладзіцца "Школа студэнцкага актыву" для азнаямлення студэнтаў з асноўнымі напрамкамі дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі Беларусі, а таксама для развіцця творчых памкненняў студэнцкай моладзі і актывізацыі дзейнасці органаў студэнцкага самакіравання.

Каб інфармаваць студэнтаў пра мэты, задачы і метады дзейнасці арганізацыі, на ўсіх факультэтах на пачатку навучальнага года адбываюцца сустрэчы першакурснікаў з сакрата-



ром камітэта БРСМ БДУ.

Камітэт БРСМ БДУ ўдзельнічае ў падрыхтоўцы і правядзенні мерапрыемстваў, якія ладзяцца разам з іншымі універсітэцкімі структурамі — у праўленнем выхаваўчай работы з моладдзю, Студэнцкім саюзам, прафсаюзным камітэтам студэнтаў, Саветам старастаў, Каардынацыйным саветам студсаветаў інтэрнатаў.

У гэтым годзе актыў камітэта БРСМ БДУ прымаў удзел у працы Рэспубліканскага студэнцкага форуму, на якіх разглядаліся праблемы міжнароднага супрацоўніцтва, праблемы арганізацыі другаснай занятасці студэнтаў, прыцягнення іх да вырашэння задач навукова-даследчай работы, іншыя актуальныя пытанні студэнцтва.

"Наш камітэт праводзіць вялікую працу па фарміраванні ў студэнтаў актыўнай грамадскай пазіцыі, стварае ўмовы для набывання і развіцця арганізатарскіх здольнасцей будучых спецыялістаў", — адзначыў М. Сіманюкоў.

Юлія ПАПОВА
Фотаздымак аўтара

АКТУАЛЬНА

Новыя будынкi БДУ

Рэалізацыя Стратэгіі развіцця Беларускага дзяржаўнага універсітэта немагчыма без значнага ўмацавання матэрыяльнай базы універсітэта. У першай палове 90-х пад пагрозай было само ажыццяўленне навучальнага працэсу. Будынкi старэлі, прыходзілі ў заняпад, пагатоў не было зрухаў з пашырэннем плошчаў. Карэнны пералом адбыўся, калі БДУ атрымаў прамую падтрымку Прэзідэнта. Рамонт і рэканструкцыя будынкаў, перадача новых плошчаў дазволілі універсітэту значна ўмацаваць матэрыяльную базу. Аднак час ставіць перад намі новыя задачы, а тэмпы пабудовы новых і рэканструкцыі старых аб'ектаў пакуль недастатковыя, без дапамогі дзяржавы не абыйсцяся. Такая падтрымка была абяцана БДУ Прэзідэнтам Беларусі на сустрэчы з рэктарам В.І. Стражавым ўвесну 2004 г. Дзяржаўная дапамога ў развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы дасць універсітэту магчымасць зрабіць якасны рывок, неабходны для пераходу на інавацыйныя рэйкі развіцця. Частку сродкаў, якія універсітэт сёння ўкладае ў будаўніцтва і рамонт, будзе магчыма перанакіраваць на вырашэнне іншых задач, у

тым ліку на матэрыяльнае стымуляванне выкладчыкаў і студэнтаў.

Пра сітуацыю ў будаўніцтве распавёў газеце «Беларускі універсітэт» дырэктар дырэкцыі аб'ектаў, якія будуцца ў БДУ, Аляксандр Канстанцінавіч Казак. Ён адзначыў, што ўжо адкрыты вучэбна-гасцінны комплекс Інстытута перападрыхтоўкі работнікаў юстыцыі, судовай і пракуратуры. У будучым годзе будзе скончаны капітальны рамонт спарткомплексу па вул. Кастрычніцкай, закончыцца таксама капітальны рамонт корпусу юрыдычнага і ваеннага факультэтаў.

Разам з тым у бліжэйшым сем гадоў універсітэту неабходна правесці капітальны рамонт будынкаў філалагічнага і гістарычнага факультэтаў, што магчыма толькі пасля ўвядзення ў дзеянне корпуса гуманітарных факультэтаў па вул. Кальварыйскай, для завяршэння работ над якім патрабуецца каля 7 млн. долараў. У маі 2006 года ў эксплуатацыю павінен быць уведзены новы корпус факультэта міжнародных адносін.

На тэрыторыі універсітэцкага гарадка павінен з'явіцца сацыяльна-культурны комплекс з

агульнаўніверсітэцкай актавай залай, сталавай і нават рэстаранам са «студэнцкімі цэнамі». Для гэтага ўжо скончаны знос будынка каля хімічнага факультэта БДУ і расчышчана пляцоўка.

Бібліятэка нашага універсітэта таксама мае патрэбу ў пашырэнні плошчы фондаў і павялічэнні памеры чытальняў. З гэтай нагоды абмяркоўваецца перспектыва аддаць усё крыло галоўнага корпуса БДУ (частка гардэроба, актавая зала) у карыстанне бібліятэкі.

Пасля капітальнага рамонт адкрыўся нядаўна інтэрнат № 2. У капітальным рамонце маюць патрэбу і іншыя інтэрнаты. Праз год-другі цалкам будзе падрыхтаваны і абсталяваны для адпачынку выкладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэта з дзецьмі спартыўна-аздараўленчы комплекс «Брыганціна».

Рэалізацыя ўсіх гэтых планаў па ўмацаванні матэрыяльна-тэхналагічнай базы, безумоўна, магчыма толькі ва ўмовах стабільнага развіцця грамадства, станоўчай дынамікі эканамічнага развіцця дзяржавы і асабістай увагі Прэзідэнта да нашага універсітэта.

Іван ФЕДАРОВІЧ

Знаёмцеся: студэнцкі тэатр

Упраўленне па справах культуры БДУ ўжо даўно здзіўляе ўсіх сваімі грандыёзнымі праектамі. На гэты раз яно выступіла заснавальнікам і арганізатарам Міжнароднага фестывалю тэатральнай студэнцкай творчасці "Тэатральны куфар — 2004", які праходзіў у сценах універсітэта з 29 верасня па 3 кастрычніка. У мерапрыемстве прыняло ўдзел нямала студэнтаў як з-за мяжы, так і з вышэйшых навучальных устаноў нашай краіны. Студэнцкія тэатры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта таксама актыўна выступілі. Народны музычна-драматычны тэатр БДУ "На філфаку" паказаў спектакль "Лісістрата" паводле п'есы Л. Філатова і спектакль "Чума на абодва вашыя дамы" паводле п'есы Р. Горына.

Народны студэнцкі драматычны тэатр БДУ "На балконе" паказаў спектакль "3N, ці Нешта Нявыказанае Намі" паводле п'есы Т. Уільямса, спектакль "CINEMA-ТЭАТР" паводле твораў М. Зошчанкі і Б. Шоу, спектакль "Жарты пра каханне" паводле твораў А. П. Чэхава, спектакль "Ілюзіён" паводле п'есы А. Курэйчыка. Ідэя правесці такі фестываль з'явілася ў мастацкага кіраўніка ўпраўлення па справах культуры БДУ Інэсы Корчак і рэжысёра тэатра "На балконе" Сяргея Турбана. Сяргей Турбан выступіў і рэжысёрам свята. Таму сёння ён гаворыць аб выніках.

— Міжнародны фестываль тэатральнай студэнцкай творчасці праводзіўся ўпершыню. Ці ўсё здзейснілася з таго, што задумвалася спачатку?

— Я лічу, што задумка ажыццявілася. Я ўжо казаў у шматлікіх інтэрв'ю, што мы як арганізатары ў першую чаргу імкнуліся пашырыць тэатральную тэрыторыю Мінска. Мы хацелі, каб гэтае свята вылілася ў горад, у студэнцкае асяроддзе, і каб студэнты даведаліся, што побач з імі жывуць, працуюць маладыя, таленавітыя равеснікі, якія аддадзены тэатру. Высветлілася, што моладзь не ведае, што існуе такое паняцце, як студэнцкі тэатр. Зразумела, што мы паказваем свае пастаноўкі на працягу года, сезона, аднак прыходзяць на іх паглядзець у асноўным аматары. Фестываль жа — неардынарная падзея і прыцягвае большую колькасць гледачоў.

— Што можаце сказаць аб узроўні тэатральных пастановак, якія былі прадстаўлены на фестывалі?

— Канешне, узровень быў



Мастацкі кіраўнік тэатра БДУ "На балконе" Сяргей Турбан з акцёрамі тэатра Святланай Латышовай, Уладзімірам Ваўком і Вольгай Астравух (справа налева)

розны. Ёсць тэатры моцныя, з глыбокімі традыцыямі, якія складаліся дзесяцігоддзямі, а ёсць тэатры, якія з'явіліся зусім нядаўна, год-два таму. Зразумела, што ўзроўнем прафесіяналізму яны адрозніваюцца. Аднак мы і імкнуліся да таго, каб у праграме прысутнічалі розныя спектаклі — магчыма, розныя і па узроўні. Гэта рабілася для таго, каб зразумець,

што адбываецца ў маладзёжным тэатральным асяроддзі.

— І што зразумелі, калі не сакрэт?

— Што ёсць інтарэс да тэатральнай студэнцкай творчасці. Мне здаецца, адбываецца пэўнае згасанне цікавасці моладзі да КаВЗЭшных гульняў і адраджаецца цяга да тэатральных пастановак, а з імі і да такіх

спрадвечных каштоўнасцей, як каханне, сяброўства, узаемаўважэнне, гісторыя. Гэта паказвае наш фестываль, і гэта паказвае сусветная практыка. У многіх буйных заходніх універсітэтах студэнцкія тэатральныя калектывы падтрымліваюцца і карыстаюцца ўвагай з боку студэнцтва і кіраўніцтва ўніверсітэтаў.

— Прыз фестывалю — куфар — дастаўся прадстаўнікам тэатра Цэнтра эстэтычнага выхавання і развіцця асобы Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Чаму менавіта ім?

— Таму што яны ў поўным сэнсе гэтага слова адпавядаюць уяўленню пра сапраўдны студэнцкі тэатр. І пацвярджаюць, што гэта новы дух, новае рашэнне, цікавая рэжысура, добры тэатральны ансамбль. Яны — цудоўныя людзі, якія разумеюць, што такое сцэна. У тэатра з Санкт-Пецярбурга была вельмі стыльная пастаноўка, якая выклікала водгук у гледача нестандартным падыходам да матэрыялу. Здавалася б, вядомая "Казка" У. Набокава, якую ставяць у многіх тэатрах, аднак гэты тэатр змог па-новаму падыходзіць да рашэння тэмы кахання зусім простымі тэатральнымі прыёмамі — і сцэнаграфічнымі, і рэжысёрскімі. Шмат у чым гэта заслуга рэжысёра-пастаноўшчыка Аляксандра Іванова.

— Не крыўдзіце, што лепшымі аказаліся не студэнты БДУ?

— Нам не крыўдна. У нас, зразумела, ёсць сваё месца і свой узровень, і ў некаторыя моманты мы былі на вышыні. Але для таго, каб прыцягнуць увагу да фестывалю як міжнароднага мерапрыемства, на будучыню, мы, як гаспадары, павінны па-філасофску паставіцца да таго, што галоўны прыз пакінуў сваю радзіму.

— Вам не хацелася б, каб на фестываль "Тэатральны куфар — 2004" прыехала крыху больш замежнікаў?

— Мы рыхтавалі яго ў даволі кароткія тэрміны. І многія з замежных тэатраў, якія адгукнуліся і былі не супраць да нас прыехаць, не змаглі ў такіх сціслых тэрмінах сабрацца ў няблізкую дарогу. Але тыя, хто перасёк мяжу і прыняў удзел у нашым фестывалі, нас вельмі парадавалі. Высокі ўзровень акцёрскага майстэрства паказалі нашы госці з Англіі — тэатр "FIELD BARN THEATRE", які прадставіў спектакль "Пяць кашмарных сноў гараднічага" паводле п'есы М.В. Гоголя "Рэвізор". Дарэчы, паставіў яго ў Англіі наш беларускі рэжысёр Сяргей Кулікоўскі.

Цікава выступіў студэнцкі тэатр са Швейцарыі "Die strahlenden Herzen". Яго спектакль "Але, калі ласка, са шляграм" быў выкананы ў лепшых традыцыях папулярнага на Захадзе жанру "бачнай" песні.

З айчынных калектываў дастойна выступіла творчае аб'яднанне "Парадокс", якое прадставіла на суд гледачоў спектакль паводле п'есы швейцарскага драматурга К. Халлера "Гульні багоў".

Што датычыцца асабістых зносін, дык удзельнікам фестывалю было цікава і весела. Былі наладжаны разнастайныя май-



Рэжысёр тэатра з Санкт-Пецярбурга Аляксандра Іванова з удзельнікамі тэатра

стар-класы па абмене акцёрскім майстэрствам. Прайшлі вечарынікі, студэнцкія "капуснікі", нефармальныя зносіны, якіх не бачыў глядач, але якія парадавалі і задавалі арганізатараў.

— Ці прысутнічала ў прафесійных акцёраў, рэжысёраў цікавасць да вашага мерапрыемства?

— Наколькі мне казалі, цікавасць у прафесіяналаў да нашага мерапрыемства была: яны пры-

лоўнае дасягненне першага фестывалю тэатральнай студэнцкай творчасці?

— Далучэнне маладых людзей да высокіх культурных каштоўнасцей. Я маю на ўвазе добрую драматургію. На фестывалі былі прадстаўлены цудоўныя спектаклі па творах такіх знакамітых аўтараў, як Гоголь, Чэхаў, Уільямс, Горны... Былі і спрэчныя спектаклі. Я лічу: калі мала-



Удзельнікі тэатра «Ззяючыя сэрцы» з Швейцарыі

ходзілі паглядзець. Аднак, трэба сказаць, у студэнцкім асяроддзі таксама працуе нямала прафесійных рэжысёраў. У мяне, напрыклад, прафесійная рэжысёрская адукацыя!

— Вам, дыпламаванаму рэжысёру, часам не хочацца збегчы да такіх жа прафесіяналаў? Не сталіся вам студэнты сваёй недасведчанасцю ў пытаннях акцёрства?

— Часам студэнты даюць фору многім прафесійным акцёрам. Яны больш непасрэдна, больш жывыя, больш рухавыя. З імі цікава займацца. Мы стараемся рэгулярна праводзіць для іх разнастайныя трэнінгі па сцэнічнай мове, акцёрскім майстэрстве і г.д. Гэта дазваляе набіраць вопыт. Да таго ж, мы ў сваіх пастаноўках звяртаемся пераважна да сур'ёзнай драматургіі, што таксама выходзіць студэнта-акцёра ў прафесійны, і ў чалавечым сэнсе. У нас былі і антрэпрызныя праекты, паўдзельнічаць у якіх мы запрашалі акцёраў з прафесійнай сцэны. Гэта добра, калі прафесійная актрыса дзеліцца сваім уменнем са студэнтамі.

Мы стараемся граць свае п'есы кожную суботу. Маглі б і часцей, але ўзнікаюць некаторыя праблемы з памяшканнямі.

— На вашу думку, якое га-

ды чалавек, напрыклад, пасля пастаноўкі англійскага тэатра "Пяць кашмарных сноў гараднічага" — захопа пайсці ў бібліятэку, узяць Гоголя і яшчэ раз прачытаць "Рэвізора", каб зразумець і параўнаць сваё ўспрыманне з тым, што ён бачыў на сцэне, — значыць, наша ідэйная і педагогічная мэта як арганізатараў і удзельнікаў фестывалю дасягнута.

— Я ўпэўнена, што пасля прагляду такой колькасці спектакляў, у якіх удзельнічаюць іх равеснікі, не толькі студэнты-гуманітары, але і фізікі, хімікі, матэматыкі, зразумелі, што азначае слова "творчасць"... Не маглі б вы растлумачыць яго тым, хто не наведваў ніводнай пастаноўкі падчас фестывалю?

— Творчасць — гэта ў першую чаргу пошук самога сябе. А ўжо пры дапамозе якіх сродкаў — справа кожнага. У БДУ існуе шмат творчых калектываў. І самыя няўрымслівыя, неабаякавыя студэнты могуць выбраць сабе калектыв паводле ўласнага густу. Трэба толькі прыйсці ва ўпраўленне па справах культуры і атрымаць неабходную інфармацыю.

Ганна ПАГУН

Фотаздымкі
Генадзя КРАСКОўСКАГА

АБ'ЯВЫ

Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы"

аб'яўляе конкурс

на замяшчэнне пасады прафесарска-выкладчыцкага саставу кафедры:

псіхалогіі і педагогікі — загадчык (1), дацэнт (1);
сучаснага прыродазнаўства — выкладчык (1);
кіравання вышэйшай школы — дацэнт (1);
эканамічных навук — загадчык (1);
міжнароднага супрацоўніцтва і сацыяльных камунікацый — дацэнт з веданнем замежнай мовы (1), выкладчык замежных моў (1).

Тэрмін конкурсу — 1 месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў, пакой 215, тэл. 220-91-07.

КАНФЕРЭНЦЫІ

IV Супруноўскія чытанні

7 кастрычніка 2004 года на філалагічным факультэце БДУ адбылося ўрачыстае адкрыццё міжнароднай навуковай канферэнцыі "Польская мова сярод іншых славянскіх моў", прысвечанай памяці заснавальніка Беларускай славістыкі, прафесара, доктара філалагічных і педагогічных навук Адама Яўгенавіча Супруна (IV Супруноўскія чытанні). Удзельнікаў і гасцей прывітаў дэкан філалагічнага факультэта прафесар І.С. Роўда. Прывітальнае слова ад пасады Польшчы Т. Паўляка перадаў першы сакратар пасольства М. Семаковіч. Падзяку польскаму пасольству за дапамогу ў арганізацыі канферэнцыі выказаў загадчык кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства прафесар Б.Ю. Норман.

Афіцыйную частку працягнула прэзентацыя беларускіх паланістчных выданняў. Удзельнікі канферэнцыі не абмінулі ўвагай імя Кіры Міхайлаўны Гюлюмянц — заснавальніцы паланістчнай школы ў Беларусі. Загадчыца кафедры класічнай філалогіі Г.І. Шаўчэнка прадставіла двухтомны "Польска-рускі фразеалагічны слоўнік" К.М.

Гюлюмянц, з'яўленне якога стала значнай падзеяй і дасягненнем у галіне славянскага мовазнаўства і фразеаграфіі. Намеснік дэкана С.А. Важнік прадставіў штогоднік "Паланістыка" — выданне, на старонках якога друкуюцца працы даследчыкаў з Беларусі, Польшчы, Расіі, Сербіі і Балгарыі. Увазе гасцей быў прапанаваны зборнік матэрыялаў навуковай канферэнцыі, прысвечанай памяці К.М. Гюлюмянц, "Актуальныя праблемы філалагічных навук".

Шчырыя словы ўспамінаў прафесара К. Гадані (Самбахтэй, Венгрыя) пра А.А. Супруна прыўнеслі ў акадэмічную канферэнцыю атмасферу цеплыні і сардэчнасці.

Праца канферэнцыі працягвалася да 9 кастрычніка. На пасяджэннях выступілі дакладчыкі з Беларусі, Польшчы, Расіі, Германіі і Венгрыі.

А.А. КАЗАНЦАВА,
кандыдат
філалагічных навук,
выкладчыца кафедры
тэарэтычнага і славянскага
мовазнаўства

